

**План работы бібліятэк
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на люты 2020 г.**

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Туристическими тропами Мостовщины” (Да Года малой радзімы, раённы бібліятэчны праект “Здесь мы живём и край нам этот дорог”) – прэзентацыя, 19.02
- “Родная мова – цудоўная мова” – гульня-конкурс, 21.02
- “Выбери жизнь, а не наркотики” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – бібліяграфічны агляд, 28.02

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Через книгу – к миру и согласию” (сумесна з сястрыцтвам і дзецьмі Нядзельнай школы Свята-Ільінскай царквы) – адкрыты прагляд літаратуры, 05.02
- “Безопасность каждый день” – інфарм-хвілінка, 11.02
- “Чытаю я, чытае ўся мая сям’я” – дзень сямейнага чытання, 16.02
- “Вас ждут приключения на острове Чтения” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурнае лато, 19.02
- “Таямніцы роднай мовы” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакоимся с тобой”, фальклорны гурток “Крынічка”) – турнір знаўцаў роднай мовы, 24.02
- “Жить здорово” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – урок здароўя, 27.02

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”

- “Рассказы о дружбе” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гучнае чытанне кнігі, 05.02
- “Жировичский Свято-Успенский монастырь – духовный центр Беларуси” (да 500-годдзя заснавання Свята Успенскага Жыровіцкага стаўрапігіяльнага мужчынскага манастыру) – віртуальнае турнэ, 14.02
- “Крыніцы б’юць з глыбінь” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) – літаратурная гадзіна, 16.02
- “Шоколадка. Сладкая история” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гучнае чытанне кнігі, 19.02
- “Спешите делать добрые дела” – урок дабрыві і міласэрнасці, 27.02

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”

- “Улыбнись вместе со сказкой” – віктарына, 13.02
- “Мая вёска, мая вуліца, мая малая радзіма” – конкурс малюнкаў (да Года малой радзімы), 23.02
- “Шырокая Масленіца” – вячоркі, 27.02

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”

- “Афганистан – наша боль” – урок мужнасці, 12.02

- “Любовь нечаянно нагрянет” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурна-музычны вечар, 14.02

- “Мелодыя роднага слова” (да Года малой радзімы, раённы бібліятэчны праект “Здесь мы живём и край нам этот дорог”, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – вечар-сустрэча, 21.02

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Жыццё і творчасць Івана Навуменкі” (да 95-годдзя з дня нараджэння пісьменніка) – інфарміна, 15.02

- “Как Блин в гости к Солнышку ходил” (аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – пасяджэнне, 29.02

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “Край свой родны абыду, скарбы розныя знайду” (да Года малой радзімы, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – завочнае падарожжа, 09.02

- “У гасцях у Майдадыра” – урок здароўя, 16.02

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Абаронца праўдзівасці” (да 180-годдзя з дня нараджэння Ф.Багушэвіча)– літаратурнае падарожжа, 25.02

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Рыгор Барадулін” (да 85-годдзя з дня нараджэння Р.Барадуліна) – гучныя чытанні, 09.02

- “Лясныя здарэнні” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – інфармацыйная гадзіна, 16.02

- “Роднай мовы пералівы” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакоимся с тобой”) – конкурс знаўцаў, 21.02

- “Сцеражыся – СПАЙС” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам) – хвіліна інфармацыі, 28.02

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “7 чудес Мостовщины” (да 80-годдзя з дня ўтварэння Мастоўскага раёна, аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – пазнавальная гадзіна, 05.02

- “Копилка мудрых советов” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – вячоркі, 09.02

- “Таланты роднай зямлі” (да Года малой радзімы, раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакоимся с тобой”) – краязнаўчая літаратурная гадзіна, 15.02

- “Аб чым шумелі сосны” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 19.02

- “Які гэта цуд – мова мая родная” – урок, 21.02

- “І голас набыла душа” (да 75-годдзя з дня нараджэння Т.Бондар) – хвіліна паэзіі, 28.02

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Аб чым шумелі сосны” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) – бібліяграфічны агляд, 16.02

- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – гадзіна рэкламы, 23.02

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Край непаўторны Мастоўскі” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – шоу-праграма, 09.02

- “Вечный источник вдохновения – Библия” – праваслаўнае чытанне, 09.02

- “Іван Навуменка – дзецям” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі) – літаратурна-творчая віктарына, 14.02

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”

- “Курэнне, альбо здароўе” – урок, 07.02

- “Русские народные сказки” – гучныя чытанні, 19.02

- “Як захаваць жыццё і здароўе?” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Карані”) – гадзіна парад, 21.02

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Разноцветная земля Беларусь” – экалагічная вандроўка, 02.02

- “Приглашаем в Сказкоград всех девчонок и ребят” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – экскурсія, 15.02

- “Родной мовы крыніца” (да 85-годдзя з дня нараджэння Р.Барадуліна) – літаратурная гадзіна, 22.02

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Любви чарующие строки” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – літаратурна-музычны вечар, 12.02

- “Шануй і ведай роднае слова” – конкурс знаўцаў, 21.02

- “Я прайшоў па той вайне” (да 95-годдзя з дня нараджэння Івана Шчаснага) – урок мужнасці, 29.02

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Край свой родны абыду, скарбы розныя знайду” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – падарожжа, 16.02

- “Ад кнігі да майстэрства” (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”) – інфармацыйная хвілінка, 23.02

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Тот подвиг жив, неповторим и вечен” (да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне) – выстава-экспазіцыя, 01.02

- “Забутые книги желают познакомиться” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – літаратурная даведка, 06.02

- “Што ў душы, тое будзе і ў слове” (да 95-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – літаратурны партрэт, 16.02

- “Аб малой радзіме і вялікай краіне” (сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – хвіліна паэзіі, 22.02
- “Ой бліны, ой бліны вы бліночкі мае” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, сумесна з філіялам “Харціцкі цэнтр вольнага часу і культуры”) – свята бліноў, 28.02
- “Нявыдуманая гісторыя” – гадзіна цікавых паведамленняў, 29.02

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах